

СПЕЦЫФІКА АНТЫЦЫПАЦЫ БЕЛАРУСКАГА ТЭКСТУ СТУДЭНТАМІ

*Д.М. ТУШЫНСКІ, аспірант, выкладчык кафедры псіхалогії
БДПУ імя М. Танка ©*

Прадметам даследавання, апісанага ў ладзеным артыкуле, ёсьць спецыфіка антыципацыі або верагоднаснага прагназавання зместу тэксту ў залежнасці ад яго мовы і шэрагу іншых фактараў: спецыяльнасці студэнтаў, працягласці навучання. Антыципацыя разгледжана як адзін з асноўных разумовых працэсаў пры сэнсавым усپрыняцці тэксту.

Апісаны ў артыкуле эксперымент праведзены па класічнай схеме. Для ацэнкі яго вынікаў прапанавана аргінальная схема разбіцца тэксту на сэнсавыя блокі з наступным вызначэннем якасці антыципацыі па кожнаму з іх. Атрыманыя вынікі дазваляюць казаць аб прысутнасці, але нязначнасці ўплыву мовы на якасць антыципіравання ў скрыстанных выбарках. Вызначаны ўплыву працягласці навучання на якасць сэнсавага прагназавання. Прыведзены тыповыя памылкі антыципацыі і прааналізаваны іх нагоды.

Ключавыя слова: антыципацыя, верагоднаснае прагназаванне, дамінантнасць мовы, сэнсавае ўспрыняцце, сэнсавы блок.

Вырашэнне праблемы спецыфікі ўспрыняцця і разумення тэксту ў залежнасці ад яго мовы наблізіць псіхалогію да дасканалага разумення функцыяновання маўленчай думкі. Практычна гэта дапаможа складаць эфектыўныя курсы роднай і замежных моў, скіраваныя на развіццё маўленчай думкі на пэўнай мове.

Разгляд усімі аспектамі ўспрыняцця і разумення як разумовага працэсу найбольш актуальны ў сучаснай псіхалогіі. Разумовая актыўнасць пры сэнсавым усімі аспектамі тэксту ўключае некалькі псіхічных працэсаў. Адзін з іх – верагоднаснае прагназаванне або антыципацыя. Спецыфіка верагоднаснага прагназавання ў залежнасці ад мовы тэксту даследавана меней, чым, напрыклад, спецыфіка працэсу вылучэння ў тэксле сэнсавых апор. Адзначаецца меншая якасць гэтага працэсу на малавядомай мове. Амаль не даследаваны асаблівасці антыципацыі беларускага тэксту.

Як заўважыў Г.І. Богін, разуменне магчыма толькі там, дзе ёсьць прабелы, бо толькі там яно актыўнае [2, с. 7]. Вывучэнне феномену антыципацыі займаліся М.І. Жынкін, Т. Слама-Казаку, І.А. Зімняя, Р.М. Фрумкіна і іншыя. В.П. Бялянін апісвае антыципацыю як «чаканне інфармацыі, падрыхтоўку да яе і прапанаванне «сустрэчнай» гіпотэзы» [1, с. 58]. Р.М. Фрумкіна вызначае яе наступным чынам: «здольнасць карыстацца звесткамі з маўленчага вопыту аб статыстычных заканамернасцях маўлення для

змяншэння ступені няпэўнасці далейшага зменства» [7, с. 8].

Падмуркам антыципацыі можа служыць апераджальнае адлюстраванне ў тэорыі функцыянальных сістэм П.К. Анохіна [8, с. 270]. Тэорыю інфармацыі Клода Шэнана таксама можна скрыстаць для тлумачэння дадзенай з'явы. Згодна ёй колькасць інфармацыі, якая перадаецца сігналам, не залежыць ад самога сігналу, а працягнальна колькасці альтэрнатыўных сігналаў [9, с. 293]. Такім чынам, для разумення адrezку маўлення неабавязкова ўспрымаць яго цалкам: дастаткова часткі, на аснове якой ажыццяўляеца суджэнне наконт працягу і адrezку цалкам.

А.М. Сакалоў прадстаўляе механізм верагоднаснага прагназавання як змяненне верагоднасцяў гіпотэз па меры азнямлення з уласцівасцямі прадмета, які ўспрымаецца [3, с. 227]. І.А. Зімняя падкрэслівае, што правільнасць гіпотэз абумоўлена вопытам чалавека [3, с. 234].

Згодна В.П. Бяляніну, з'яву антыципацыі для даследчых мэтаў упершыню выкарыстаў у 1953 годзе У. Тэйлар. Мэта такіх эксперыменталаў заўсёды была падвойная: вызначэнне развітасці навыку антыципацыі і, адпаведна, якасці разумення тэксту і вызначэнне чытэльнасці тэксту [6].

Карыстаюцца трывалымі формамі эксперыментальнага скажэння тэкстаў: выдаляюцца службовыя слова; выдаляюцца ўсе слова, якія належаць да пэўнай часціны мовы; выдаляюцца кожнае пятве слова [1, с. 85–86].

В.П. Бялянін паказвае, што, чым лепей інфармант валодае мовай тэксту, тым лягчэй ажыццяўляецца здагадка. Вылучаеца шэраг суб'ектуўных і аб'ектуўных фактараў, якія ўплываюць на якасць антыцыпациі [1, с. 88].

Мэта нашага эксперыменту – вызначэнне якасці антыцыпіравання тэксту ў залежнасці ад яго мовы. Галоўная экспериментальная гіпотэза: якасць разумення тэксту на беларускай мове адразніваеца ад якасці разумення тэксту на рускай мове. Падстава для гіпотэзы наступная: гіпатэтычна псіхічна дамінантнасць гэтых моў у рэцыпіентаў няроўная. У адмысловай літаратуры шырока прадстаўлены звесткі аб ускладненасці разумовых працэсаў на недамінантнай мове. Недамінантнасць адной з моў можа тлумачыцца рознымі аб'ёмамі карыстання гэтымі мовамі, рознай колькасцю прачытаных тэкстаў і г.д.

Назапашаных на сённяшні дзень дадзеных недастаткова, каб канкрэтныя здагадкі, якія мова дамінантная ў выбарцы студэнтаў факультэтаў беларускай філагіі і гісторыі. Руская мова скарыстана для параўнання, зыходзячы з гіпатэтычнага меркавання: ступень валодання беларускай мовай для нашых выбараў бліжэй за ўсё да ступені валодання рускай мовай.

Галоўная незалежная пераменная – мова (беларуская і руская). Дадатковыя незалежныя пераменныя: курс студэнтаў і іх спецыяльнасць. Дадатковыя незалежныя пераменныя ўведзены ў эксперимент з мэтай больш комплекснага даследавання фактараў антыцыпациі. Адпаведна, можна сформуляваць дадатковыя гіпотэзы.

Дадатковая гіпотэза №1. Якасць антыцыпациі падвышаецца з працягласцю навучання. Перадумовай прапанавы гэтай гіпотэзы служыць лагічнае дапушчэнне: у працэсе навучання мусіць развівацца разумовыя навыкі.

Дадатковая гіпотэза №2. Якасць антыцыпациі большая ў студэнтаў-філолагаў, чым у студэнтаў-гісторыкаў. Перадумова прасоўвання дадзенай гіпотэзы вынікае з того, што студэнты-філолагі тэарэтычна больш працуюць з тэкстам матэрыялам, што вымагае больш актыўнай антыцыпациі.

Матэрыялам для эксперыменту паслужыў урывак з рамана У.С. Караткевіча «Чорны замак Альшанскі» [4, с. 277].

Беларускі і рускі тэксты касметычна апрацаваны для прывядзення іх да большай адпаведнасці частотнасці слоў, якія выдаляюцца. У экспериментальных матэрыялах выдаляеца кожнае пятве значнае слова, службовыя слова не закраналіся. Паколькі ўмовы выдалення толькі неслужбовых слоў і кожнага пятага слова могуць з'яўляцца супярэчлівымі, першасным для нашага матэрыялу прызнана выдаленне неслужбовых словаў. Колькасць словаў паміж дзвюма выдаленымі звычайна роўная 5 або 5 ± 1 .

Для правільнага запаўнення прабелаў патрабуеца рашыць аналітыка-сінтэтычную задачу. Аналітычны аспект задачы палягае ў неабходнасці аналізу часткі ўрыўка з мэтай падбора найбольш адекватнага слова. Сінтэтычны аспект палягае ў неабходнасці ўяўлення ідэі ўсяго ўрыўка і выкарыстанне яе разумення для запаўнення прабелаў. Узнаўленне словаў кожнага сэнсавага блока тэксту не мусіць уваходзіць у супяречнасць з логікай усяго тэксту. Як будзе бачна ніжэй, гэты аспект ігнаруеца ў адпаведных даследаваннях, што, на наш погляд, вядзе да няправільных рэкамендацый па аналізе і інтэрпрэтацыі вынікаў экспериментаў. У нашым эксперыменце выкарыстана арыгінальная схема аналізу.

Кожнаму ўдзельніку выдаваўся бланк з тэкстам з прабеламі. Тэксту папярэднічала інструкцыя на мове тэксту: «Запоўніце прабелы словамі, якія, як Вам падаеца, падыходзяць па сэнсе». Рэспандэнтам паведамлялася, што кожны прабел у арыгінальным тэксле адпавядае аднаму слову, пры гэтым яны вольныя запаўніць прабел больш чым адным словам або пакідаць яго незапоўненым, калі ім падаеца, што гэта будзе найлепш адпавядаць логіцы тэксту.

Такое дапушчэнне заснавана на папярэднім аналізе тэксту. Высветлілася, што некаторыя прабелы можна не запаўніць пры захаванні лагічнасці сэнсавага блоку і цэлага тэксту. Гэта ж тычыцца і магчымасці ўстаўкі некалькіх слоў.

Табліца 1 ілюструе размеркаванне рэспандэнтаў па моўных падгрупах.

Табліца 1

Колькасць чалавек у выбарках

БДПУ (філагі)	атрымалі беларускі тэкст	атрымалі рускі тэкст
	123 чал.	114 чал.
БДПУ (гісторыкі)	45 чал.	42 чал.

Вынікі эксперыменту

Метад ацэнкі эксперыmentaў на антыцыпацию тэксту, які звычайна пралануеца ў літаратуры, падаецца неадэкатным. Гэта тлумачыцца наступнымі меркаваннямі. Згодна шэрагу аўтараў, для ацэнкі неабходна падлічыць колькасць прабелаў, запоўненых поўнымі адпаведнікамі слоў арыгінальнага тэксту. На аснове супадносін правільна і неправільна запоўненых прабелаў вылічваецца каэфіцыент антыцыпациі [1, с. 86; 5, с. 198]. Мы сутыкнуліся з фактам запаўнення прабелаў словамі, якія нярэдка не былі нават сінонімамі арыгінальных, пры гэтым пэўная частка тэксту захоўвала звязнасць і логіку.

Вышэйзгаданыя крыніцы не ўказываюць, як мусіць быць праведзена ацэнванне ў такіх выпадках. Гэта прымусіла нас адмовіцца ад традыцыйных схем ацэнвання. Ацэнка прастаўлялася наступным чынам. Тэкст быў разбіты на сэнсавыя блокі, з пэўнай колькасцю прабелаў у кожным. Калі ўдзельнік эксперыменту запаўняў прабелы словамі, якія не парушалі лагічнасці блока і не супярэчылі логіцы ўсяго ўзноўленага тэксту, то ён атрымліваў адзін бал за кожны блок. Калі логіка парушалася, — нуль балаў. У выпадку спрэчнай на погляд эксперыментатара сітуацыі або ў выпадках, калі ўстаўленыя слова падтрымлівалі логіку сэнсавага блоку, але супярэчылі агульнай логіцы, удзельнік эксперыменту атрымліваў 0,5 балаў.

Эксперымент праходзіў у дзве серыі. Спачатку былі атрыманы і прааналізаваны адказы студэнтаў-фіолагаў, пасля — студэнтаў-гісторыкаў. Колькасць і межы блокаў былі перагледжаны пасля ацэнкі вынікаў эксперыменту з фіолагамі БДПУ, і ацэнка антыцыпациі гісторыкаў БДПУ адбывалася згодна ўдасканаленаму падзелу на блокі. Удасканаленне палягала ў дэталізацыі падзелу на блокі і даданні крытэраў ацэнкі. Пры параўнанні вынікаў эксперыменту ў выбарках фіолагаў і гісторыкаў, частка дадзеных фіолагаў была пераацэнена у адпаведнасці з удасканаленым падзелам.

Для ацэнкі антыцыпациі ў выбарцы фіолагаў былі вылучаны 5 сэнсавых блокаў. Курсівам пазначаны прапушчаныя слова (прыводзіцца беларускі варыянт). У рускім варыянце раздатачнага матэрыялу было прапушчана адно дадатковае слова: «паперы».

(1) І тут мяне як *стукнула*. Я ўспомніў адзін сярэднявечны беларускі способ дасылання таемных лістоў. (2) Два *военачальнікі*, дыпламаты або змоўшчыкі загадзя рабілі сабе два прадметы аднолькавай (x) *формы*. Кожны меў пры сабе адзін з іх. Калі трэба было даслаць данясенне, адзін з іх *наматваў* на свой прадмет палосу *паперы*, даўжыня і шырыня якой былі загадзя абумоўленыя. (3) Пасля тэкст пісалі (у) *ўздоўж* гэтага прадмета. Потым палосу *разматвалі*. На раскрученай стужцы нічога *нельга* было зразумець, бо слова, часткі слоў, нават літары былі *цяпер* у самых розных яе *канцах*. (4) Той, хто

пры сабе *адзін* з іх. Калі трэба было даслаць данясенне, адзін з іх *наматваў* на свой прадмет палосу *паперы*, даўжыня і шырыня якой былі загадзя абумоўленыя. (3) Пасля тэкст пісалі (у) *ўздоўж* гэтага прадмета. Потым палосу *разматвалі*. На раскрученай стужцы нічога *нельга* было зразумець, бо слова, часткі слоў, нават літары былі *цяпер* у самых розных яе *канцах*. (4) Той, хто атрымоўваў данясенне, *накручваў* яго на свой прадмет пад загадзя агавораным вуглом... і чытаў... (5) *Ганец* не ведаў зместу. Выпадкова *трапіўши* ў рукі ворага, ён *нічога* не мог выдаць. Усе, нават злонія непрыяцелі, ведалі гэта, і *рабілася* такое не з недаверу да *ганца*, а проста каб чалавека не *мучылі* дарэмна.

Таксама вылучаны два падблокі (x) і (y). Іх вылучэнне падалося мэтазгодным, бо пры папярэднім аналізе выявілася вялікая колькасць памылак менавіта пры запаўненні дадзеных дзвюх прабелаў.

Нагодай вылучэння дадатковых падблокаў і крытэраў ацэнкі паслужыла вялікая колькасць лагічных памылак у пэўных блоках або па пэўных крытэрах. Дадатковая крытэрыя ацэнкі: колькасць сэнсавых блокаў, якія былі ўзноўлены лагічна ўнутры самога блоку, але іх логіка супярэчыла логіцы ўзноўлення ўсяго тэксту (крытэр **vs**) (ад скарачэння лацінскага выразу *versus* — супраць, наадварот). Яшчэ адзін дададзены крытэр — «Сінтаксіс». Пры аналізе выявілася вялікая колькасць сінтаксічных памылак, якія ўзнікалі ад того, што ўдзельнікі эксперыменту былі не ў стане падабраць слова для запаўнення прабелу, якое б падыходзіла і па логіцы, і сінтаксічна.

Да таго ж, у стымульным тэксце для студэнтаў-гісторыкаў колькасць прапушчаных слоў была роўная. Такім чынам, падзел на сэнсавыя блокі, згодна якому ацэнвалася выбарка гісторыкаў, выглядае наступным чынам.

(1) І тут мяне як *стукнула*. Я ўспомніў адзін сярэднявечны беларускі способ дасылання таемных лістоў. (2) Два *военачальнікі*, дыпламаты або змоўшчыкі загадзя рабілі сабе два прадметы аднолькавай (x) *формы*. Кожны меў пры сабе адзін з іх. Калі трэба было даслаць данясенне, адзін з іх *наматваў* на свой прадмет палосу *паперы*, даўжыня і шырыня якой былі загадзя абумоўленыя. (3) Пасля тэкст пісалі (у) *ўздоўж* гэтага прадмета. Потым палосу *разматвалі*. На раскрученай стужцы нічога *нельга* было зразумець, бо слова, часткі слоў, нават літары былі *цяпер* у самых розных яе *канцах*. (4) Той, хто

атрымоўваў данясенне, накручваў яго на свой прадмет пад загадзя агавораным вуглом... і чытаў... (5) Ганец не ведаў зместу. Выпадкова трапіўши ў рукі ворага, ён нічога не мог выдаць. Усе, нават злосныя непрыяцелі, ведалі гэта, і рабілася такое не з недаверу да ганца, а пра-
ста каб чалавека не мучылі дарэмна.

Падблок «чалавек» быў вылучаны, бо замест арыгінальнага слова «военачальнікі» значная колькасць рэспандэнтаў устаўляла слова «чалавек», якое не стасуеца з далейшымі дзвюма словамі «дыпламаты» і «эмбасысты». Дадзены прабел, такім чынам, вымагае слова, якое б абазначала пэўны від чалавека.

Падблок «словы» быў вылучаны, бо замест арыгінальнага слова «часткі» вялікая колькасць рэспандэнтаў устаўляла слова, якія абазнача-

юць множнасць, напрыклад: спалучэнні, шмат, групы і г.д. Як бачна з тэксту, гэта не адпавядае логіцы пераліку ў дадзеным сказе: ад большага да меншага. Паколькі першым пунктам пераліку ідзе «словы», а апошнім «літары», на месца прабелу лагічна ўстаўляць слова, якое абазначае нешта сярэдняе па працягласці паміж словамі і літарай, напрыклад, слова «склад».

Верагодна, запаўненне прабелу у кожным блоку запатрабуе розных інтэлектуальных навыкаў. Напрыклад, крытэрыі «чалавек» і «словы» патрабуюць навыкаў аналітычнага мыслення.

Вынікі аналізу былі параўнаны пры дапамозе шматфункциянальнага статыстычнага крытэру Φ (вуглавога пераутварэння Фішера) (гл. табл. 2).

Сярэднія працэнтныя долі памылковых адказаў па кожнаму сэнсаваму блоку ў агульных выбарках студэнтаў-філолагаў

Сэнсавы блок	1	2	3	4	5	x	y
Бел.	5,3	12,3	29,9	5,3	81,6	21	31,7
Рус.	5,7	13,8	34,9	7,3	75,6	8,1	44,7

У агульнай выбарцы значныя адрозненні маюцца пры параўнанні вынікаў у сэнсавых блоках «x» і «y». «X»: У «небеларускай» выбарцы працэнт чалавек, адказаўшых памылко-ва, склаў 8,1, а ў «беларускай» – 21 ($p < 0,001$). Тыповай памылкай у дадзеным блоку было запаўненне прабелу словам, якое адлюстроўвала неразуменне рэцептентамі сутнасці працэсу шыфроўкі паслання (прыклады гл. ніжэй). «Y»: больш памылак у «небеларускай» выбарцы ($p < 0,02 - 0,01$).

Пяты сэнсавы блок з'явіўся пайболіш проблемным. Тыповай памылкай была ўстаўка слова «ён» замест слова «ганец». Напэўна, меўся на ўвазе чалавек, які ўзгадваецца ў чацвёртым сэнсавым блоку – чалавек, які атрымліваў данясенне. Згодна логіцы апавядання, гэты чалавек не мог не ведаць зместу паслання. Такім чынам, большасць рэспандэнтаў у абеддвух групах не здагадалася, што ў апавяданні неабходна ўвесці трэцюю дзеючую асобу – пераносчыка. Падаецца, што такая памылка ёсьць вынікам інэрцыі мыслення. Рэцыпіенты, не здольныя вылучыць у гэтым месцы новы сэнсавы блок, працягвалі развіваць думку папярэдняга. Пры гэтым далейшы разгляд імі пятага сэнсавага блоку не прыводзіў да пераасэнсавання.

Як бачна з табліцы 2, нельга адназначна канстатаваць, што змест тэксту на пэўнай мове агульны антыцыпіруеца лепш ці горш у залежнасці ад мовы тэксту. Тым не менш, наяўнасць амбіва-

лентных адрозненняў па двух падблоках падвярджаюць магчымасць моўнага ўплыву ў прынцыпе. Трэба ўлічыць, што заданне для рускай выбаркі было цяжэйшым, бо прапушчана было на адно слова болей. Такім чынам высвятляеца, што складанасць, выкліканая адным словам істотна не ўпłyвае на якасць антыцыпациі ўсяго тэксту, прынамсі ў нашым выпадку.

Было заўважана, што на першым курсе па большасці сэнсавых блокаў (апароч «y») больш памылак зроблена ў «беларускіх» падгруппах. На пятym, апароч «x», большасць памылак у «небеларускіх». Гэтыя адрозненні скрадаюцца ў агульнай выбарцы. На наш погляд, гэта можа быць сведчаннем залежнасці якасці антыцыпациі ад мовы тэксту. Натуральна, што на першым курсе факультета рускай філагогіі веданне беларускай мовы мінімальнае. На пятym курсе, магчыма, мае месца максімальная прафесіяналізацыя валодання беларускай мовай, якое па развітасці асобных навыкаў можа пераўзыходзіць валоданне рускай.

У магістрантатаў адсутнічаюць памылкі у трох сэнсавых блоках як у беларускай, гэтак і ў рускай выбарках. Падаецца, што прычына гэтага – найлепшая ступень валодання мовай у параўнанні з іншымі курсамі.

Ранейшую заўвагу аб пераважанні памылак антыцыпациі ў «беларускай» выбарцы на першым курсе і ў «рускай» – на пятym дакладна ілюструе табліца 3.

Табліца 3

Значныя розніцы паміж адказамі ў залежнасці ад мовы стымулу

	1	2	3	4	5	x	y
1 курс	0,001		0,02	0,001		0,03	
2 курс						0,001	
3 курс			0,03		0,01		
4 курс						0,03	
5 курс			0,001				0,05
магістр.					0,01		

У ячэйках пазначана верагоднасць статыстычнай памылкі (р). Тлустым вылучана лічба ў выпадку, калі больш памылак зрабілі рэцыпіенты беларускага тэксту, курсівам – рускага.

З мэтай высвятлення ўплыву працягласці навучання на колькасць памылак былі вылічаны розніцы паміж працэнтнымі долямі рэспандэнтаў, якія адказалі няправільна, таксама паміж

суседнімі парамі курсаў (гл. табл. 4). Разлік рабіўся пры дапамозе крытэру цасобна для «беларускай» і «рускай» выбарак па кожнаму сэнсаваму блоку, апроч чацвертага. Вынікі разліку прыводзяцца ў табліцы. У дужках пазначаны нумар курса, на якім рэспандэнты далі **больш памылковых** адказаў.

Табліца 4

Значныя розніцы паміж колькасцю адказаўших няправільна

Беларускі тэкст	Курс	1	2	3	4	5	x	y
1–2	0,03 (1)	0,01 (1)		0,001 (1)		0,00 (1)	0,01 (2)	
2–3					0,01 (2)			
3–4						0,05 (4)		
4–5								
5–маг.			0,01 (5)		0,001 (м)	0,03 (5)	0,001 (5)	

Рускі тэкст	Курс	1	2	3	4	5	x	y
1–2	0,02 (2)			0,05 (1)		0,001 (1)	0,04 (1)	
2–3						0,04 (3)		
3–4					0,04 (3)			
4–5				0,02 (5)				
5–маг.		0,02 (5)	0,01 (5)					0,01 (5)

З табліцы бачна, што на малодшым курсе звычайна назіраецца большая колькасць людзей, якія адказалі памылкова (8 з 11 у «беларускай» выбарцы і 7 з 10 – у «рускай»). Такая з'ява падаецца натуральнай і паказвае, што наўык антыцыпацыі развіваецца ў працэсе навучання. Аднак гэта з'ява не абсалютная.

У «беларускай» выбарцы большасць значных адразненняў назіраецца пры парашнанні першага і другога курсаў і пятага курса з магістрантамі. У першым выпадку гэта можа тлумачыцца як якасным скачком у развіцці наўыку антыципацыі, так і розніцай паміж развітасцю наўыкаў. У другім выпадку розніца, напэўна, абумоўлена скачком у ступені развітасці маўленах наўыкаў.

Табліца па «небеларускай» выбарцы паказвае, што розніца паміж першым і другім курсамі ў «беларускай» выбарцы абумоўлена не столькі мовай, колькі агульнай меншай развітас-

цю маўленах наўыкаў першакурснікаў, незалежнай ад мовы тэксту. Бачна, што тэкст на рускай мове таксама антыцыпуюцца горш, чым на другім курсе па трох блоках з чатырох. «Скачок» пры парашнанні пятага курсу з магістрантамі таксама прысутнічае.

Карэляцыя сярэдняга працэнта адказаўших памылкова з нумарам курсу ў «беларускай» выбарцы – 0,77, у «небеларускай» – 0,76. Такім чынам, з узрастаннем курсу колькасць памылак у сярэднім памяншаецца. Гэта з'ява, аднак, не абсалютная. На старэйшым курсе сярэдні працэнт памылак можа быць некалькі большым, чым на папярэднім. Карэляцыі ў «беларускай» і ў «небеларускай» выбарках амаль ідэнтычныя, што ўказвае на высокую карэляцыю вынікаў антыципацыі ў выбарках (0,77) і, тым самым, на адносную незалежнасць якасці выканання такога задання ад мовы стымулу.

З мэтай парабоўнання ўплыву навучання па пэўнай спецыяльнасці на развітасць навыку антыципацыі быў праведзены эксперымент у

выбарцы студэнтаў-гісторыкаў другога курса БДПУ (гл. табл. 1; табл. 5).

Працэнтныя долі няправільных адказаў гісторыкаў па кожнаму сэнсаваму блоку і дадатковым крытэрам

Сэнс. блок	1	2	x	3	y	4	5	vs	чал.	слоў	сінт.
Бел. %	5.5	11.1	8.9	25.5	80	5.5	90	6.7	51.1	37.7	44.4
Рус. %	7.14	13.1	9.5	27.4	73.8	9.5	89.3	14.3	47.6	26.2	42.8

Параўнанне па крытэру ц не паказала значных разыходжанняў ні па воднаму сэнсаваму блоку. Нагадаем, што ў выбарцы студэнтаў-філагагаў назіралася адна істотная розніца (болей памылак у «беларускай» выбарцы) па блоку «x».

Пры гэтым у асобных групах гісторыкаў адразненні на мяжы статыстычнай памылкі мелі месца: 4 разы – на карысць «небеларускай» выбаркі (сярэднє $p < 0.025$), 2 разы – на карысць беларускай (сярэднє $p < 0.0375$). Гэта паказвае некалькі горшы вынік антыципіравання беларускага тэксту. З іншага боку, калі зы-

ходзіць з сярэдняй верагоднасці статыстычнай памылкі, то горшы вынік – у «небеларускай» выбарцы.

Як бачна з табліцы 6, значныя адразненні паміж колькасцю памылак гісторыкаў і філагагаў размеркаваны амаль роўна. У табліцы паказаны верагоднасці статыстычнай памылкі пры значным разыходжанні. У дужках пазначана тая выбарка, прадстаўнікі якой зрабілі больш памылак. Такім чынам, уплыв спецыяльнасці на якасць антыципацыі можна лічыць абмежавана значным у нашым выпадку.

Значныя розніцы працэнтных доляў няправільных адказаў у выбарках філагагаў 2 курса і гісторыкаў 2 курса

мова	1	2	x	3	y	4	5	vs	чал.	слоў	сінт.
бел.						0.02 (гіст.)		0.01 (гіст.)	0.001 (філ.)	0.001 (філ.)	
рус.			0.001 (гіст.)		0.001 (філ.)	0.001 (гіст.)		0.001 (гіст.)	0.001 (філ.)	0.001 (філ.)	

Ніжэй прыведзены тыповыя памылкі антыципацыі – супярэчнасці з логікай тэксту.

Сэнсавы блок 1.

Замест слова «спосаб»: шлях, фільм, інцыдэнт, змова, помнік. Некаторыя з памылак паказваюць, што рэцыпіенты разумеюць першы блок як апісанне аднаго канкрэтнага выпадку. Магчыма нагода гэтага ў тым, што яны не аналізуюць увесь тэкст, а арыентуюцца толькі на пэўны сэнсавы блок, з якога вывесці тое, што апісваецца звычай, а не асобны выпадак, немагчыма.

Сэнсавы блок 2.

Замест слова «военачальнікі»: чалавека, удзельніка. Самы тыповы адказ: чалавека. Ён паказвае, што рэцыпіенты не аналізуюць лагічна радок з трох слоў, якія вымагаюць устаўкі слова, якое б абазначала пэўную катэгорыю чалавека.

Замест слова «адзін»: ручку, ленту, аловак, клей.

Замест «наматваў»: павінен, маляваў.

Замест «загадзя»: не, трохі, даволі. Варыянт «не абумоўленыя» супярэчыць агульнай логіцы аповеду.

Замест «паперы»: іншага.

Замест слова «формы»: важнасці, тэмы, маркі, колькасці, вартасці, афарбоўкі. Дадзеныя адказы абазначаюць больш абстрактныя або ў меншай ступені «фізічныя» уласцівасці прадмета, якія апісваецца.

Сэнсавы блок 3.

Замест слова «ўздоўж»: для, па форме, на кшталт, знізу, на дне, ззаду, наконт, мовай, адносна, паводле, на частках, на паверхні, без.

Замест «разматвалі»: закрэслі, траслі, сціралі.

Замест «часткі»: спалучэнні (і іншыя слоў, якія абазначаюць сукупнасць).

Замест «цяпер»: зашифраваны, таемныя, сцёрты, не бачны, перастаўлены. Магчыма, слова «зашыфраваны і таемныя» устаўлены, кіруючыся агульнай тэмай тэксту.

Замест «канцах»: варыянтах, інтэрпрэтацыях.

Сэнсавы блок 5.

Замест слова «ганец»: ніхто, іншы, хаця (аднак, але), сам, получатель, вораг.

Замест «ганца»: чалавека (яго), людзей, ворагаў, змоўшчыка, іншых, сваіх (сябра).

У шмат якіх выпадках нявернага з нашага погляду запаўнення прабелаў проблематычна вызначыць прычыны памылкі. У асобных выпадках бачна, што прычына палягае ў няўліку агульнага кантэксту і абапіранні толькі на пэўны адрезак тэксту. Прычым, памылковае слова ставіцца і тады, калі яно супярэчыць сэнсу палярнага сказа (напрыклад, у пятym сэнсавым блоку). Няправільнае запаўненне блокаў «чалавек» і «словы», як ужо адзначалася, указвае на неўжыванне навыкаў лагічнага аналізу.

Выводы

Галоўная эксперыментальная гіпотэза агулам не пацверджана. У выбарках філолагаў і гісторыкаў па большасці сэнсавых блокаў розніцы ў якасці антыцыпіравання ў залежнасці ад мовы не выяўлена. Пры гэтым маюцца сведчанні і на карысць абмежаванага ўплыву мовы на якасць антыцыпациі.

Дадатковая гіпотэза №1 агулам пацверджана. У параўнанні з наступным курсам заўважаеца меншая якасць антыцыпіравання на палярнім. Гэтая з'ява не абсолютная. Заўважаюцца два «скаккі» якасці антыцыпациі, якія прысутнічаюць у беларускай і ў рускай выбарках, што дадаткова сведчыць супраць істотнага моўнага ўплыву на якасць антыцыпіравання. Вынікі агулам пацвярджаюць, што сістэма ўніверсітэцкай падрыхтоўкі па мове развівае разумовыя навыкі, неабходныя для разумення тэксту. Аднак развіццё гэта не абсолютнае, што патрабуе ўключэння ў моўныя курсы практыкання па развіцці навыку антыцыпациі.

Дадатковая гіпотэза №2 агулам не пацверджана. Атрыманыя вынікі можна інтэрпрэташаць як негатыўныя для студэнтаў-філолагаў, што пацвярджае заключэнне папярэдняга параграфа.

ЛІТАРАТУРА

1. Белянін В.П. Введение в психолингвистику. Изд. 2-е, испр. и доп., М.: «ЧеРо», 2000. 128 с.
2. Богін Г.І. Типология понимания текста. Учебное пособие. Калинин: КГУ, 1986. 87 с.
3. Зімняя И. А. Лингвопсихология речевой деятельности. М.: Московский психолого-социальный институт, Воронеж: НПО «МОДЭК», 2001. 432 с.
4. Каракевіч У. Збор твораў: У 8 т. Т. 7. Дзікае паляванне караля Стаха: Аповесць: Чорны замак Альшанскі: Раман. Мн.: Маст. літ. 1990.
5. Лушихіна И.М., Гайды В.К., Лоскутов В.В. Гл. 7. Экспериментально-психологические методы исследования мышления и речи // Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии: Учеб. пособие. 2-изд., доп. и перераб. Под общ. ред. А.А. Крылова, С.А. Маничева. СПб.: Пітер, 2003.
6. Мацковский М.С. Проблемы читабельности печатного материала // Смысловое восприятие речевого сообщения (в условиях массовой коммуникации): Сб. науч. тр. М.: Наука, 1976. С. 126–140.
7. «Прогноз в речевой деятельности» / Авт. кол.: Р.М. Фрумкина, А.П. Василевич и др. М.: Наука, 1974.
8. «Психофизиология. Учебник для вузов» / Под ред. Ю.А. Александрова. СПб.: Пітер, 2001. 496 с.
9. Солсо Р. «Когнитивная психология». СПб.: Пітер, 2002. 592 с.